

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

173 (6752) | 27 ліпеня 1940 г., субота | ЦЕНА 10 КАП.

Мітынгі і дэманстрацыі ў Совецкай Эстоніі.
 Адрозьніцтва Камітэта комуністычнай партыі Літвы.
 Мерапрыемствы народнага ўрада Літвы.
 Нацыяналізацыя банкаў у Літве.
 Прыезд у Маскву дэлегацыі літоўскіх сялян.
 Перад пускам Дняпра-Бугскага канала.
 Рэстам партыйных ралюў трэба кіраваць! На пленуме Мінскага гаркома партыі.
 АРТЫКУЛЫ:
 Да Дня Ваенна-Марскога Флота. П. Каханая. — Марская авіяцыя.

НА ТЭМЫ ДНЯ. Рашаючыя дні тарфянога сезона.
 Аб безалкагольных паітках.
 Акадэмік Н. В. Цыцын. — Рытэватца да выстаўкі 1941 года.
 М. Гаранскі. — Двухгодзья школы сярэдняй сельскагаспадарчай асветы.
 І. Новін. — У Бабруйскім раёне ігнаруюць звычайную арганізацыю працы.
 Л. Каганая. — Паспех першага месяца.
 Б. Фельгін. — Дзельцы з Галоўрыббюта.
 Замест агляду друку. Безупыннае кіраванне аб добрабыце свайго горада.

ТЭЛЕГРАМЫ. Ваіна паміж Англіяй і Германіяй.
 Берлінскія газеты аб бомбардыроўцы германскіх гарадоў. Паведамленне англійскага міністэрства авіяцыі.
 Гандлёвае пагадненне паміж Англіяй, Іспаніяй і Партугаліяй. Дапамога ЗША Англіі. Падрабязнае паведамленне англійскага парахода «Ланкастры».
 Пасадка Жыгурту і Манайлеску ў Берлін і Рым.
 Падпісанне гандлёвага пагаднення паміж Турцыяй і Германіяй. Заява доктара Франка аб становішчы ў польскім генерал-губернатарстве. Становішча ў Варшаве.

УСЕБАКОВА РАЗВІВАЦЬ ГРАМАДСКУЮ КАЛГАСНУЮ ВЫТВОРЧАСЦЬ

Рашэнне партыі і ўрада аб змяненні ў пачатку загатоўкі і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў адкрыла выдатныя перспектывы для дасейшага развіцця і павышэння калгаснага ладу. Новы парадак атовак і закупак — магучы стымул барацьбе за павышэнне вытворчасці сельскагаспадарчых прадуктаў, за павышэнне на больш высокую ступень культуры і замочнасці калгаснікаў. Гэраманне партыі і ўрада з велізарным імклівым сусветна калгаснага вяска.

У пастанове Цэнтральнага Камітэта ЦК(б) і Савета Народных Камісароў СР аб змяненні ў пачатку загатоўкі і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў адкрылі багатыя перспектывы развіцця і павышэння культуры і асветы калгаснікаў, якія ў штодзённым жыцці нашай партыі, вясні ўрада і асветы вялікі працадзельніцаў таварыш Сталін аб росквіце пачынальнага земляробства, аб часным павышэнні калгаснага вяска.

Грамадская зямля — асноўная крыніца сілы і магучасці калгаснага ўрада і саветскага ўрада паставілі задачу, каб жыццё калгаснікаў, замацаваны за калгасамі ў вечнае і бяспечнае карыстанне, было найбольш поўна і раўнаважна скарыстаным, каб грамадская калгаснага гаспадарка была ўсебакова развіта, каб на базе ўсебаковага развіцця грамадскай вытворчасці магучы дасейшы калгасны лад, зможнае і культурнае жыццё калгаснікаў.

Новыя прынцыпы пагэтарнага налічэння загатоўкі шырока развіваюць творчы ініцыятыўны калгаснікаў. Калгаснікі зраз збройна запінаюцца ў расшпірэнні асярэдніх плошчаў, у павышэнні ўраджайнасці зямель, у развіцці і гародніншых культур, у развіцці ўсіх галей сельскагаспадарчай вытворчасці. Узяць ад зямлі ўсе, што на ёй можа ляць — наша неадкладная задача. У гэтым сэнсе гістарычнага рашэння партыі і ўрада аб змяненні ў пачатку загатоўкі і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў.

Многія калгасы сур'ёзна заняліся ацэнкам новых крыніц для павышэння багата сельскагаспадарчых прадуктаў. Натхнёны творчай ініцыятывай брацкага ўзбешкага народа, пабудавана ў рэспубліцы кароткія тэрміны велізарны канал імені Сталіна, калгаснікі Совецкай Беларусі ўзяліся за ачыстку балот і перафарміраванне іх у квітнёчыя калгасныя палі, сенажаці і палішчы. Ініцыятыўна гэтага руху, як вядома, з'явіліся любімыя калгаснікі. Яны заклікалі ўсіх калгаснікаў рэспублікі дружна выйсці ў наступленне на балоты. Любавіцкі калгаснікі паказалі большыя ўзоры работы, сапраўдны прапоўны гералізм. Яны з часам выкапалі свае аб'ектыўнасці, ачышчылі за 14 дзён каля 6.000 гектараў балот за высяну гэтага года ачышчана 63.000 гектараў балот. Гэта рэзультат уростаў пачынальнай актыўнасці шырока мас калгаснікаў, якія ўвядулі жыццёвую неабходнасць асваення балот для ўзніцця ўраджайнасці і ўсебаковага развіцця калгаснай грамадскай вытворчасці.

Прайдзе нямнога часу, і на адываных у балот пладоўных землях зашуміць ураджай збожжа, каналеў, кок-сагіва і травы. Шляхам ачышкі балот калгаснікі атрымаюць новыя магучыя рэзервы для расшпірэння пасевных плошчаў, узніцця ўраджайнасці, стварэння моцнай кармавой базы для растучай сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Імпер трэба пачаць з дасейшым правіленнем мелірацыйных работ на большыя ўзніцця за асваенне адываных у балот зямель.

Успяшч трэба вітаць ініцыятыўны загатоўка аўтагалоўчай фермы калгасна «Гомельскі пролетарыят», Дзеўскага раёна. Арганізацыя, дэпутата Вярхоўнага Савета БССР тав. Г. М. Баршчэнка, які арганізаваў у сваім калгасе існае авечак і выраб брындаў. Ініцыятыўна тав. Баршчэнка падтрыманна ўжо многімі калгасамі Дзеўскага, Добрушскага, Рагачоўскага і іншых раёнаў.

У нас ёсць велізарныя магучасці для вырабу брындаў. Дастаткова сказаць, што на аўтагалоўчых фермах БССР налічваецца больш 290 тысяч аўчак. Калі толькі палавіну з іх скарыстаць для да-

МІТЫНГІ І ДЭМАНАСТРАЦЫІ У СОВЕЦКАЙ ЭСТОНІІ

ТАЛІН, 25 ліпеня. (ТАСС). Гістарычныя рашэнні Дзяржаўнай думы аб усталяванні савецкай улады на ўсёй тэрыторыі Эстоніі, аб уваходжанні Эстоніі ў Савецкі Саюз, аб нацыяналізацыі банкаў і буйнай прамысловасці, аб аб'яднанні зямлі ўсенародным здымкам выдкілі неапісалымае захваленне працоўных ва ўсіх кутках краіны. У гарадах, вёсках і пасёлках праходзіць многалюдныя мітынгі і дэманстрацыі. У горадзе Пярну ў дэманстрацыі ўдзельнічала звыш 7.000 чалавек — тры чвэрці ўсяго насельніцтва горада. Дэманстранты вышлі на вуліцы з партрэтамі Леніна, Сталіна, Молатава, Варышылава, з партрэтамі дэпутата ў Дзяржаўную думу ад выбарчай акругі Пярнуаа міністра ўнутраных спраў Унга і лозунгамі: «Няхай жыве комуністычная партыя Эстоніі!», «Няхай жыве працадзельніцаў усяго свету вялікі Сталін!».

Прамовы дэпутатаў Дзяржаўнай думы Тама і Абелса аб рабоце першай сесіі Дзяржаўнай думы былі выслушаны прысутнымі з вялікай увагай. Іх бурныя ангажыраваныя прыняты прыняты прамавы народнага таварышу Сталіну і ўраду Эстонскай ССР.

Двухтысячная дэманстрацыя адбылася ў Халсагу. У прынятай рэзалюцыі гаворыцца: «Мы, працоўныя Халсагу, сардэчна вітаем Дзяржаўную думу, адбрасам яе гістарычныя рашэнні і абяцаем прыкладзіць ўсе сілы к таму, каб умацаваць савецкую ўладу ў Эстоніі».


У Петсеры на мітынг арганізавана, з чырвонымі флагамі прышлі сяляне вёсак Бутыры, Пачкоўка, Слабада, Мылывікава. Звыш 5.000 удзельнікаў мітынга віталі працадзельніцаў таварыша Сталіна, Савецкі Саюз і Чырвоную Армію. У вёсках Вялікі Вялікі 1.200 сялян аднадушна адбылі гістарычныя рашэнні Дзяржаўнай думы.

У горадзе Валга адбыліся вялікі народны мітынг. У Раўмеры на многатысячным мітынг прыняты рэзалюцыя, у якой павышэнне адбрасацца дзейнасць народнага ўрада і рашэнні Дзяржаўнай думы. У горадзе Нарве адбылася нябачаная магучы дэманстрацыя. На вуліцы вышлі звыш 12.000 чалавек. З прамовамі выступілі: дэпутат думы Паук, прадаўнік камсамла Іван Спешаў. Ад Чырвонай Арміі прысутныя віталі аўтографам камандзіра Чырвонай Арміі тав. Кіп і чырвонаармейца Папоў. Прадаўнікам Чырвонай Арміі працоўныя горада Нарве паднеслі букет чырвоных рос.

АДРозЬНІЦТВА Камітэта Комуністычнай партыі Літвы

КАУНАС, 25 ліпеня. (ТАСС). Цэнтральны Камітэт комуністычнай партыі Літвы звярнуўся да ўсіх працоўных рэспублікі з адрозьніцтва, у якой заклікае працоўнае насельніцтва «з усяй энэргіяй ўзяцца за сацыялістычнае будаўніцтва. Ворагі не дрэмлюць ужо ніпер і чым далей, тым упорней будуць яны. Вячачы немінучы канец, ворагі народа адкрыты, пад рознымі маскамі, вядуць шкідлівую работу, сабатуруюць, апынчаюць, псууюць маежыя краіны, якія належыць ад гэтага часу ўзяць на ўвагу».

«Не дапусцім гэтага паваніна нам! Дастаўна. Патрэбна арганізавацца хутчэй і сімлей. Створым камітэты сельскагаспадарчых работных у мястэчках і сялянскія камітэты, якія будуць ахоўваць ад гэтага часу ім належыць маіткі і наогул стануць арганізатарамі працоўных вёсак. Там, дзе яшчэ няма, створым камітэты на прадпрыемствах, якія павінны ахоўваць прадпрыемствы ад падрыўной работы фабрыкантаў і іх тайных прыслушнікаў. Будзем умацоўваць сваёму дысцыпліну працы і павышаць яе прадукцыйнасць. Створым моцную народную міліцыю як сродак пасыхаючай барацьбы супроць ворагаў і дыверсантаў. Вырвем з каранем усе тое, што імкнецца зноў падзець на нас аковы капіталізма».



Камбайнер Асіпавіч МТС тав. Прыгужу Е. П. узяў на сябе абавязальства ўборкі 850 гектараў зямель і 60 гектараў калоніямі. Уборку працесі без страт і сеечасова. На здымку: старшы арганізоў МТС тав. Явіскі А. А. (злева) гутарыць з тав. Прыгужом Е. П. (справа) аб перавыкананні тэты абавязальства. Фото В. Дыліна.

АДРозЬНІЦТВА Камітэта Комуністычнай партыі Літвы

КАУНАС, 25 ліпеня. (ТАСС). Цэнтральны Камітэт комуністычнай партыі Літвы звярнуўся да ўсіх працоўных рэспублікі з адрозьніцтва, у якой заклікае працоўнае насельніцтва «з усяй энэргіяй ўзяцца за сацыялістычнае будаўніцтва. Ворагі не дрэмлюць ужо ніпер і чым далей, тым упорней будуць яны. Вячачы немінучы канец, ворагі народа адкрыты, пад рознымі маскамі, вядуць шкідлівую работу, сабатуруюць, апынчаюць, псууюць маежыя краіны, якія належыць ад гэтага часу ўзяць на ўвагу».

«Не дапусцім гэтага паваніна нам! Дастаўна. Патрэбна арганізавацца хутчэй і сімлей. Створым камітэты сельскагаспадарчых работных у мястэчках і сялянскія камітэты, якія будуць ахоўваць ад гэтага часу ім належыць маіткі і наогул стануць арганізатарамі працоўных вёсак. Там, дзе яшчэ няма, створым камітэты на прадпрыемствах, якія павінны ахоўваць прадпрыемствы ад падрыўной работы фабрыкантаў і іх тайных прыслушнікаў. Будзем умацоўваць сваёму дысцыпліну працы і павышаць яе прадукцыйнасць. Створым моцную народную міліцыю як сродак пасыхаючай барацьбы супроць ворагаў і дыверсантаў. Вырвем з каранем усе тое, што імкнецца зноў падзець на нас аковы капіталізма».

НАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ БАНКАЎ У ЛІТВЕ

КАУНАС, 25 ліпеня. (ТАСС). Літоўскі народны ўрад пачаў практычнае выкананне рашэнняў народнага сэйма аб нацыяналізацыі банкаў. Учора прадаўнікі дзяржаўнага кантралёра прыступілі да прыняцця банкаў пад ведама дзяржавы. Нацыяналізаваныя банкі пакуль прадаўжаюць сваю дзейнасць як аддзяленні Дзяржаўнага банка Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Закрыта добра вядома ў Літве банкірскія канторы Браўна, якія спекулявалі валютай і капітуляцыямі. Іна карысталася асобай апекі Сметоны і сметонаўпаў, уздзельнічваючы ў цёмных справах кіраўніцкай канторы. Не задавальняючыся ліхварніцкай звышпрыбыткам ад працых апераций, банкі захватвалі буйныя прад-

Мерапрыемствы народнага ўрада Літвы

КАУНАС, 26 ліпеня. (ТАСС). Літоўскае тэлеграфнае агенства перадае, што народны ўрад рашыў стварыць спецыяльныя фонды для будаўніцтва кватэр работным і служачым. Сродкі фонда складоўца з дзяржаўнай сродку ў размеры не менш 5 мільёнаў літ, на працягу першых трох год унутранай пазыкі ў суме 105 мілья-

Прыезд у Маскву дэлегацыі літоўскіх сялян

25 ліпеня ў Маскву прыбыла дэлегацыя сялян Літоўскай ССР на чале з дэкретарам дэпартамента зямельных рэформ міністэрства земляробства М. Мешкаўскіене. У саставе дэлегацыі 40 чалавек.

Для сустрэчы гэсней на Беларускай вакзале сабраліся намеснік Народнага Камісара Земляробства Саюза ССР таварыш Чуенгоў, партгор ЦК ВКП(б) Усеаюзнай

Літоўскія працоўныя у ЗША вітаюць усталяванне савецкай улады ў Літве

ПЬЮ-ДОРК, 26 ліпеня. (ТАСС). Літоўская газета «Лайво», якая выдаецца ў ЗША, заяўляе, што ўсе прагрэсіўныя літоўцы, пражываючы ў ЗША, гарача вітаюць рашэнне літоўскага парламента аб далучэнні да Савецкага Саюза. Выб-

Выступленне ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі ў Латвіі і Літве

РЫГА, 25 ліпеня. (ТАСС). Чырвонаармейскі ансамбль песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі даў за месяц прабывання ў Літве і Латвіі 40 канцэртаў. На іх пабыла звыш 130 тысяч чалавек. Нярэдка ансамбль выступаў 2—3 разы ў дзень. Выступленні яго суправоджаліся велізарнымі поспехам. Асабліва папулярнасцю карысталіся песні: «У бой за разліму, у бой за Сталіна», «Тулэцкая вітовачка», «Гімн партыі большэвікоў».

ЗАКОНЧАНА ЎБОРКА АЗІМЫХ

БРЭСТ. (Па тэлеграфу ад нар. «Звядзі»). Арганізавана і дружна праходзіць ўборка новага ўраджаю ў калгасе імені Сталіна, Жабінаўскага раёна. Калгас першым у раёне за чатыры дні закончыў ўборку азімых на плошчы 50 гектараў.

Высокая прадукцыйнасць працы

ОРША, 26 ліпеня. (Па тэлефону). У большасці калгасоў раёна разгарнулася масавае перабрабленне ільну і выбарачнае жніўе жыта і ячменю. Добра арганізавана работа ў калгасоў Роска-Сялецкага сельсавета. Калгас «Чырвоны Задор» ашчэ 18 ліпеня пачаў выбарачнае жніўе жыта. На пачыне выходзіць усе калгаснікі.

Выключныя поспеху дабілася на жніўе жыта звыш Раманюковай Праскоўі. Члены звыш выконваюць норму выпрацоўкі на жніўе ўручную на 200 проц. 3 пачатку ўборкі жыта звыш зыла 10 гектараў жыта, а ўсяго на калгасу ўбрана 22 гектары.

Разам з жніўем праводзіцца і перабрабленне ільну. На 25 ліпеня выцераблена 7 гектараў ільну.

Надзвычайна ідзе ўборка і ў калгасе «Вольная праца». Работа на полі арганізавана на аснове звычайнага прыняцця. Божае звыш спаробіцца на пасыхаючае правіленне ўборачных работ. Пастахаўскаў працоўныя на жніўе звыш

Поспехі маладых калгасцаў

ІВАНОВА. (Шчокава абласць). У раёне ў самым разгары ўборка. Усё ад азімых буйна спеюць ярыны — ашчэ і ашчэ. Усім тым кіпіць дружная работа. На пачыне маладых калгасцаў звыш свабодна, раласныя беларускія лесні.

Сацыялістычнае спаробіцца садзейнічае высокай прадукцыйнасці працы калгаснікаў. Усе 12 калгасоў раёна за 6 дзён поўнасьцю закончылі жніўе азімых на плошчы 1437 гектараў. Уборка прабраблена высокакасна і без малейшых страт.

Першымі закончылі ўборку азімых калгасцы імені Молатава, імені Сталіна і «1 мая».

У калгасе імені Молатава 65-гадовага калгасніка Праскоўі Вакульчык штодзённа зымаў на 0,20—0,22 гектара пры норме ў 0,13 гектара. Уся плошча азімых убрала за 5 дзён.

Недахопы першых дзён ўборкі

КАМАРЫН. Гарачае надвор'е, якое ўсталявалася ў апошнія дні па Палессі, паскорыла паспяванне збожжа. У масавую ўборку ўступілі ўсе калгасы раёна. Зжата каля тысячы гектараў азімых і ячменю.

Уборка сёлета праходзіць больш арганізавана, чым у мінулыя годзе. Пераважна калгасы, скарыстаўшыся вопыт уздзельнікаў Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, убралі ўраджай у сцялы тэрміны і без страт. Сельскарабні «Чырвоны баршч» і імені Будзёнага зжата азімае жыта за 5 дзён. Тут арганізавана збрабленне каласоў. Спаробіцца за сістэмы тэрміны ўборкі, многія калгаснікі значна перавыконваюць свае нормы. Калгасніцы сельскарабні імені Сталіна Надзежда, Марыя і Маргуна Марышынька свае нормы на ўборцы ўраджаю перавыконваюць у 2—3 разы.

Пасыхаюча праходзіць ўборка ў сельскарабні «Новая жыцьцё», «Дняпроўскі артыч» і іш. У гэтых калгасоў умела сплутаўца ўборка, скіраванне і мадальба з выкапаннем дзяржаўных панаў хлебапаставак.

Але так арганізавана ўборачныя работы праходзіць далёка не ўсюды. Многія калгасы не ўлічылі памылак мінулага года. Сельскарабні «Чырвоная зорка» і імені Кірава пачалі ўборку з вялікім спазненнем, слаба да яе падрыхтаваўшыся. У калгасе «Чырвоная зорка» на больш

Перад пускам Дняпра-Бугскага канала

ПІНСК, 26 ліпеня. Пачальнік будаўніцтва Дняпра-Бугскага канала тав. Савенкаў у гутарцы з карэспандэнтам Белта паведаміў:

Праз некалькі дзён Дняпра-Бугскі канал уступіць у строй дзючых войнаў магістралей Саюза. Праз непраходныя балоты — там, дзе іздацца не магла ступіць нага чалавек, пойдучь караванам сунаў.

На ўсёй трасе ўсе гідрабудовы — 8 шлюзаў, 2 плаціны, 5 водаспускоў — гатовы ўступіць у эксплуатацыю. Поўнасьцю закончаны набыражныя работы плавіроўка, азеяленне, афармленне, дэкарэтыўныя ўпрыгожанні і т. д. На ўсёй вузлах закончана будаўніцтва службовых будынкаў, скартаў, будак. Заканчаваліся будаўніцтва жылых камаў. Усе шлюзы ўкамплектаваны камандамі абслугоўваючага персанала.

27 ліпеня заканчваецца адна з апошніх і прапайчых работ па спрамленні канала на участку Кобыры—Выгода. У гэты дзень тры земляробскія зачынаюць злучэнне ўсходняга схіла канала з заходнім.

На каналу ўсходняга схіла да самага Пінока ўжо ідуць службовыя сунаў і плаціны. Пачаўся рух службовых сунаў і на заходняму схілу.

31 ліпеня ўрававалі камісія пачне будаўніцтва канала. Навіганцыя па ўсяму каналу адрываецца ў першых тыслах жніўня.

Да перагавораў аб парадку перасялення асоб германскага паходжання з Бэсарабіі і Паўночнай Букавіны

23 ліпеня ў Маскве пачаліся перагаворы аб эвакуацыі з Бэсарабіі і Паўночнай Букавіны германскіх грамадзян і асоб германскага паходжання, жадаючых перасяліцца ў Германія.

Германскую дэлегацыю для перагавораў узначальвае генеральны консул першага класа п. Нельдэке, савецкую дэлегацыю — памочнік генеральнага скарбара Народнага Камісарыята Замежных спраў т. Васюкоў.

Мерапрыемствы народнага ўрада Літвы

КАУНАС, 26 ліпеня. (ТАСС). Літоўскае тэлеграфнае агенства перадае, што народны ўрад рашыў стварыць спецыяльныя фонды для будаўніцтва кватэр работным і служачым. Сродкі фонда складоўца з дзяржаўнай сродку ў размеры не менш 5 мільёнаў літ, на працягу першых трох год унутранай пазыкі ў суме 105 мілья-

Выступленне ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі ў Латвіі і Літве

РЫГА, 25 ліпеня. (ТАСС). Чырвонаармейскі ансамбль песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі даў за месяц прабывання ў Літве і Латвіі 40 канцэртаў. На іх пабыла звыш 130 тысяч чалавек. Нярэдка ансамбль выступаў 2—3 разы ў дзень. Выступленні яго суправоджаліся велізарнымі поспехам. Асабліва папулярнасцю карысталіся песні: «У бой за разліму, у бой за Сталіна», «Тулэцкая вітовачка», «Гімн партыі большэвікоў».

Выступленне ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі ў Латвіі і Літве

РЫГА, 25 ліпеня. (ТАСС). Чырвонаармейскі ансамбль песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі даў за месяц прабывання ў Літве і Латвіі 40 канцэртаў. На іх пабыла звыш 130 тысяч чалавек. Нярэдка ансамбль выступаў 2—3 разы ў дзень. Выступленні яго суправоджаліся велізарнымі поспехам. Асабліва папулярнасцю карысталіся песні: «У бой за разліму, у бой за Сталіна», «Тулэцкая вітовачка», «Гімн партыі большэвікоў».

Выступленне ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі ў Латвіі і Літве

РЫГА, 25 ліпеня. (ТАСС). Чырвонаармейскі ансамбль песні і пляскі Заходняй асобай ваеннай акругі даў за месяц прабывання ў Літве і Латвіі 40 канцэртаў. На іх пабыла звыш 130 тысяч чалавек. Нярэдка ансамбль выступаў 2—3 разы ў дзень. Выступленні яго суправоджаліся велізарнымі поспехам. Асабліва папулярнасцю карысталіся песні: «У бой за разліму, у бой за Сталіна», «Тулэцкая вітовачка», «Гімн партыі большэвікоў».

РОСТАМ ПАРТЫЙНЫХ РАДОЎ ТРЭБА КІРАВАЦЫ!

На пленуме Мінскага гаркома партыі

У сваім выказанні на пленуме гарадскога камітэта КП(б)Б аб выніках прыёму новых членаў і кандыдатаў у члены ВКП(б) за першае паўгоддзе бягулага года сакратар гаркома КП(б)Б тав. Власаў прааналізаваў работу гарадской партыйнай арганізацыі па росту радой ВКП(б) у святле рашэння ЦК ВКП(б).

Прыняты XVIII з'ездом ВКП(б) новы статут ВКП(б) з'яўляецца магутнай зброй далажнага ўмацавання радой партыі і ўмацавання ёя сувязі з масамі.

За час з XVIII з'езда ВКП(б) 1 ліпеня 1940 года Мінская гарадская партыйная арганізацыя значна вырасла. Прынята кандыдатамі ў члены ВКП(б) 2.302 чл. і ў члены партыі—1471 чл. У тым ліку за першае паўгоддзе бягулага года ў кандыдаты партыі прынята 774 чалавекі і ў члены—710 чалавек.

Гэта сведчыць аб далейшым умацненні сувязі партыі з масамі, аб далейшым арганізаваным умацаванні гарадской партыйнай арганізацыі за лік прыёму ў яе рады лепшых, перадавых людзей, аданых у справе партыі Леніна—Сталіна. Ёсць і некалькі акалінае палешанне састава прымаемых. Сярод прынятых—22,9 проц. рабочых, 16,8 проц. навуковых, інжынераў-тэхнічных работнікаў, настаўнікаў і іншых спецыялістаў. 49,4 проц. з прынятых у партыю — комсамольцы, 20,7 проц. — жанчыны.

Партарганізацыя акумуляваў фабрыкі імя Тэльмана ў бягулым годзе прыняла кандыдатамі ў члены ВКП(б) 10 чалавек, 9 з іх — работнікі выдучных прафесій, сталеваў, прымаючы актыўны ўдзел у грамадскай рабоце.

Але ў Мінскай гарадской партыйнай арганізацыі дапушчана многа памылак і сур'ёзных недахопаў у справе прыёму новых членаў і кандыдатаў партыі. У радзе арганізацыі збылі аб неаднаразовых указаннях Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) аб неабходнасці захоўваць найстрожышы індывідуальны абор у партыю, прымаць толькі лепшых перадавых, правільных сябе на рабоце, да канца адданых справе Леніна—Сталіна.

Многія кіраўнікі партарганізацыі забылі ўказанні Леніна і Сталіна аб неабходнасці пастаянна аберагаць нашу партыю ад пранікнення ў яе рады чуждых, варожых і выпадковых элементаў, людзей, не дастойных насіць высокае званне члена большавіцкай партыі.

У Мінскай гарадской партарганізацыі да гэтага часу не ліквідаваны факты агучаных, паварожных адносін да прыёмных членаў і кандыдатаў ВКП(б), адсутнічае сістэматычная работа па рэгуляванні росту партыі.

Рад партыйных арганізацый і райкомаў КП(б)Б дапускаюць несур'ёзны, лёгкадушны адносіны да прыёму ў партыю, не вывучаюць яе належны прымаемых таварышоў. У гэтых адносінах асабліва адзначаецца Варашылаўскі РК КП(б)Б. Тут працягаюць педанушчальную спешку. У лароні за колькасцю часта на адным пасаджэнні бюро разглядаюць на 20—25 спраў.

Гэтым і аб'ясняецца, што ў партыю часам прымаюць выпадковых і педастойных людзей. 8 красавіка, напрыклад, на бюро РК быў прыняты кандыдат партыі нейкі Н., які прымагнуту да крымінальнай адказнасці за падробку грашовых дакументаў на 7.419 руб.

Недапушчальнае спешку правіў райком і пры разглядзе многіх іншых спраў аб прыёме ў партыю.

Амаліваючы ў прыёме ў партыю педастойным людзям, райком не выходзіць на гэтых прыкладах партыйнай арганізацыі, усё камуністаў. 23 красавіка бюро Варашылаўскага РК адмовіла ў прыёме ў партыю Н. Апошні ўтаіў ад партарганізацыі, што працаваў у белапаліцаў, раней выключыўся з партыі, а яго баяць пазбавіліся выбарчых правоў. Райком, аднак, не палчыў неабходным указваць партыйнай арганізацыі на яе памылку, не абавязваў абмеркаваць гэтае пытанне на партыйным сходзе.

Некаторы час партыйная партарганізацыя шклозавода «Пролетарый» не расла. Сакратар партарганізацыі тав. Баркан рашыла зрабіць пералом. Яна склікала партыйны сход і выступіла з дакладам аб росце партыі. Па дакладу было прынята талое рашэнне:

«Даручыць камуністам, працуючым на пасаджэнні дла станка са сталеваўдамі, а таксама членам партыі, працуючым на зменах, праводзіць штодзённую работу са сталеваўдамі і лепшымі людзямі па предмете ўдзянення іх у партыю. Узвесь акур на падрыхтоўку ў партыю педастойных сталеваўдаў» (ідзе пераліч прозвішчаў).

Гэтае абавязвае наўрашэнне статута партыі не было выяўлена Кагановіцкім РК КП(б)Б.

Рад партыйных партыйных арганізацый раслі прамерна быстрым тэмпам, збіваючыся на агучаных, валавы прыём у партыю. Партыйная партарганізацыя педінстатута, напрыклад, вырасла на 62 проц., партарганізацыя педінстатута і інстытута — на 66 процантаў.

Да гэтага часу не ліквідаваны яшчэ факты грубага наўрашэння статута ВКП(б) пры дачы рэкамендацый дла ўступлення ў партыю. Асабліва камуністы адносіцца да гэтай справы з назвычайнай лёгкасцю, чамусьці да гэтага часу ні адзін з іх не прымагнуту да партыйнай адказнасці.

Партыйная партарганізацыя завода «Беларусь» прыняла ў кандыдаты партыі В. Ён нічым не правыі сабе, ма раскулачаных сваякоў. У аспеке В. сам піша, што ніякага ўдзелу ў грамадскай рабоце не прымае.

Але рэкамендуемому яго ў партыю тав. Дамітрачкова Р. С. нічога не капіталва папісаць у рэкамендацыі, што ён ведае В. як добрага работача, прымаюча актыўны ўдзел у грамадскай рабоце.

Не заўсёды ўдмуліва адносіцца да выданы рэкамендацый дла ўступлення ў партыю і камсамольскія арганізацыі. Гэта асабліва адносіцца да Кагановіцкага РК ЛКСМБ.

Буйным недахопам ёсць і ў рабоце па вываданню новапрынятых у партыю. Нічца далаба не ўсюды маляды камуністы ўдзяваюцца ў актыўнае партыйнае жыццё. Многія кіраўнікі партыйных партарганізацый, райкомы і гарком партыі не заўсёды працягаюць неабходныя клопачы аб павышэнні ўроўню тэарэтычнай падрыхтоўкі маладых камуністаў. Гэтым і аб'ясняецца наўрашэнне выдзярай воласці кандыдатаў з пратэрмінаваным саставам.

Праўда, ва многіх партыйных партарганізацый вываданню маладых камуністаў удзяляцца штодзённая ўвага.

Бюро партыйнай партарганізацыі акурзавода «Вольшэвік» сістэматычна звапаціцца аб удзяненні ўсіх маладых камуністаў у актыўнае партыйнае жыццё, аб павышэнні іх агучнаадукацыйнага і тэарэтычнага ўроўню. Тут на справе працягаюцца сапраўды індывідуальны падыход пры дачы маладым камуністам партыйных даручэнняў.

Але, на жаль, гэтага нельга сказаць аб партыйнай партарганізацыі фабрыкі імя Крупскай. Тут маладых камуністаў не прымаюць да актыўнага партыйнага жыцця. Кандыдат партыі тав. Вазубенка да прыёму ў рады ВКП(б) часта атрымавала даручэнні па грамадскай рабоце, з'яўляючыся агітатарам у школу, была членам савета Асаавіахіма. Пасля прыёму ў рады ВКП(б) ніякіх партыйных даручэнняў ёй не даюць.

Аналізуючы вынікі работы гарадской партыйнай арганізацыі па росце яе радой, члены пленума ў сваіх выступленнях усурьвалі памылкі і недахопы ў гэтай справе.

Сакратар Сталінскага РК КП(б)Б тав. Гуровіч крытыкуе гарадскі камітэт партыі за тое, што ён свечасова не выпраўляе памылкі і недахопы ў рабоце райкомаў.

Песур'ёзны, лёгкадушны падыход пры прыёме ў партыю ў партыйных партарганізацый педінстатута, АХО НКВД, Беларускага савета і інш. адзначаў ў сваім выступленні сакратар Варашылаўскага РК КП(б)Б тав. Тарасаў. Ён таксама гаворыць аб неадназначнай рабоце па вываданню маладых камуністаў.

Аб неадназначным кіраўніцтве работ партыйных партарганізацый Мінскага чыгуначнага вузла гаворыць тав. Трафімаў (сакратар партбюро паравознага дзю).

— Не выпадкова, — заўважэ тав. Трафімаў, — работа партыйных партарганізацый чыгуначнага транспарта не знайшла свайго адлюстравання ні ў дакладзе тав. Власава, ні ў выступленні сакратара Кагановіцкага райкома тав. Нікіфаравай.

У спрэчках па дакладу тав. Власава таксама прыняў ўдзел т. Шкірняк, Назараў, Смолар, Нікіфарова, Нахмановіч, Мішковіч і Семешчын.

На пленуме выступіў сакратар Мінскага абкома і гаркома КП(б)Б тав. Матусёў. У сваёй прамове ён заклікаў партыйную арганізацыю наўліва выконваць рашэнне ЦК ВКП(б), выправіць усё памылкі і недахопы ў рабоце, паз-большыўшы кіраванне ростам партыйных радой, не дапускаячы ні малейшых наўрашэнняў прымаць індывідуальнага абору пры прыёме ў партыю.

Пленум таксама абмеркаваў пытанне аб забеспячэнні насельніцтва Мінска палівам.

Па абмеркуванні патажных парадку дла прыняты адпаведныя рашэнні.



Сталеваўкі станцыі Мінска-таварнага сталеваўкі І. А. Місочевы заключваюць сацыялістычны дагавор на дастойную сустрэчу ў асаавіахіма дла чыгуначніка. Фото І. Другуля (фотарэдакцыя ВЕЛТА).

АБ'ЯЗЛІЧАНЫЯ ВЫРАБЫ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Днямі па пасаджэнні выкананню Гомельскага гарсовета адбыўся цікавы выпадак. Адзін з адпачыўшых прыбываў хлеба драўнянай вышчкі. Партыя такога хлеба, сырота і зусім нягоднага для спажывання, была прысезена ў адзін з магазінаў горада.

Выклікаючы тут-жа дырэктары хлебазаводаў горада ўпору адмаўляліся ад прадукцыі свайі вытворчасці. Так і нельга было ўстанавіць, хто вышчэе бракераваны хлеб. Вышчэном гароветам канстатываў, што гомельскія хлебазаводы выпускаюць прадукцыю нізкай якасці. У прынятым рашэнні запісана: «Направадзіць дырэктары хлебазаводаў, што ў выпадку паўтараюцца падобных фактаў яны будучы прынятыя да адказнасці згодна ўказа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР».

Назавтра-ж пасля гэтага выпадку павабеліцы хлебазавод адправіў у магазін 300 кілаграмаў нявышчэнага хлеба. Віновіты бракерабы — майстар хлебазавода Папраўца і бракер Памятненка—атрымаў нізкіяні спіганні. Прыкладна такому-ж «пакаранню» падвергся экондльтар торхаргандлю Байдукоў, які прыняў гэты бракераваны хлеб.

— Якія званы адбыліся ў вас пасля ўказа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб адказнасці за вышчэ надобра-заканай і некамплектнай прадукцыі? — запыталі мя дырэктары хлебазаводаў.

— Мы правалі парадку майстраў, абмеркавалі ўказ, павысілі паравознага дзю, — заўважэ дырэктар самага буйнага ў горадзе механізаванага хлебазавода тав. Юковіч.

Існуюча на заводзе сістэма бракеража не вышчэе мацымасці вышчэу на рынак надобразаканнага хлеба. Бракерам длучана толькі сачыць за знешнім выглядкам прадукцыі.

У часе нашай гутаркі з дырэктарам завода адзін грамадзянін прынес кавалак хлеба, у якім быў запечан вылік гры. Ужо не раз іншародныя праметы, у тым ліку і металічныя рэчы, пападаюць у хлеба-булачныя вырабы, але нікога гэта не турбуе.

Комунальна-бытавое будаўніцтва на Асіторфе

На цэнтральным пасёлку Асіторфа прыступлена да будаўніцтва новай больніцы на 42 койкі. У больніцы будзе агучнае і радзільнае аддзяленне і рентгенаўскі кабінет. На будаўніцтва ацігнана 170 тысяч рублёў. Апрач работніц і служачых Асіторфа больніца будзе абслугоўваць працоўных Аршанскага і Дубровенскага раёнаў.

У разгары будаўніцтва новай сталінскай 5-гадовай школы, якая будзе закончана 20 верасня. У гэтым годзе будзе таксама пабудавана пральня. На 8-м пасёлку закончана будаўніцтва каменнага 16-кватэрнага дома.

НА ТЭМЫ ДНЯ

Рашаючыя дні тарфянога сезона

На тарфяных палях Беларусі наступіў рашаючы дні. Дз сваназначна асталася менш месяца. Між тым адабыча тарфу праходзіць ядна нездавальняюча. Многія прадпрыемствы не выканалі яшчэ рэвалюцыйнае заданне і пачаюць свайго сезоннага задання.

Кіраўнікі раду заводаў, спадзеючыся на спрыяльнае надвор'е, разлічваюць на тое, што сезон адабычы можна будзе прадоўжыць яшчэ на пару тыдняў. Не прыходзіць даказваць, што такая арыентацыя роўка шкодна і характэрна толькі дла тых гаспадарнічаў, якія нічога не рабілі ў самы гарачы час сезона.

У пяты ўраўі ўсіх кіраўнікоў тарфяных заводаў зараз павіна быць сушка і ўборка тарфу. Адначасова са здымачай неабходна ўзмацненым тэмпам фаріраваць ўборку.

Паступаючы-ж з месц сігналы гавораць аб тым, што рад заводаў не аддае ўраўі гэтай справе. На буйнейшым тарфяным гатамце рэспублікі — Асіторфе—ўборка тарфу ідзе надзвычай марудна. Гідраскай заліта звыш 1.800 гектараў палей сушкі, а ўборна ўсяго 166 гектараў. На другім участку штабалеўка праверзена толькі на 45 гектарах замест 500.

Зусім не скарыстоўваюцца ўборачныя машыны. Яны яшчэ да гэтага часу знаходзіцца ў рэмонце, а на плане разлічана, што машыны павіны ўбраць 210 гектараў палей сушкі і змяніць 5.000 чалавекадзён.

Механічная ўборка мае велізарнае п-

Аб безалкагольных напітках

Гарачэ лета. Але паспрабуеце ў раёне дастаць шклянку халоднага квасу або газіраванай вады.

У такіх выпадках прадэўшчыны адказваюць: «Вады няма. Прадаўі ўжо з раныцы». Або... «ёсць квас, але цёплы».

На даных Мінскага албхарчпромазаво, амаль усё арцелі раёнаў сістэматычна не выконваюць план вырабу фруктовых вод, квасу, газіраванай вады. Так, напрыклад, дзержнінска арцель выканала поўтадоны план усюго толькі на 28 проц., дала замест 1.275 гектараў газіраванай вады, квасу і фруктовых напіткаў — 356.

Удзельная арцель выканала план на 29,3 проц. — замест 625 гектараў вышчэла 183. На плане барысаўска арцель павіна вышчэла 4.165 гектараў, вышчэла 1.164.

Намеснік старэйшага албхарчпромазаво тав. Ларыбаву старэйша ад'ясніў гэта з'явіцца розныя прычыны: недахоп сырцу, балонаў і інш. Але галоўнай прычына крынецца ў тым, што кіраўнікі арцелей не працягаюць паваротлівае, ініцыятывы, мала адпавядае аб патрабах насельніцтва.

Ёсць усё мацымасці выпускаць у дастатковай колькасці газіраваную воду. Многія кіраўнікі арцелей і гандлёвых арганізацый скардзяцца на недахоп балонаў, між тым не стараюцца іх рацыянальна скарыстаць, зрабіць у дзень на некалькі абаротаў. Вада не ў балонах, а ў тым, што, па хумцы кіраўнікоў, не так выдольна вырабляць і працягаць газіраваную воду. Мала прыбытку — многа ванні. Аналагічнае становішча і ў больш буй-

раваці перад ручной. Яна аслабляе многіх работных рук, значна паліянае якасць тарфу.

Кіраўнікам Асіторфа нельга забываць што ў ачуным годзе з-за абываючых адносін да ўборкі тарфу на балансе асталіся няўборанымі 64.000 тон тарфу. Гэту неадназначную памылку ні ў якім разе неадла дапушціць сёлетня.

Найдобрыя адносіны да ўборкі тарфу працягаюць кіраўнікі тарфазавода «Татарка». Галоўны інжынер завода тав. Лючык не займаецца гэтай справай. Гатов тарфу укладваецца не ў штабелі, а прыжымі. Гэта лішня і педаробная сцэна дла сушкі патрабуе далаткова работніц і ўборкай. Апрач таго высушаны тарф пераляжа, крышчэцца, што прыводзіць дла вылікіх страл.

Кіраўнікам адпачыных прадпрыемстваў трэба павучыцца сталеваўскаму вопыту работы ў тарфянікаў завода «Міханавіч». Калектыў гэтага перадавога тарфазавода распушціў першым закончы сезон адабычы і добра спрыялаецца з сушкай і ўборкай. Планавае заплане на ішт бадзёўны тарфу выканана на 158 проц.

Добра вышчэушы і поўнасю ўбраў тарф гэта яшчэ не ўсё. Яго трэба вывезз з балота і даставіць спажыўцу з найменшымі стратамі. Факты гавораць аб тым што вываз тарфу ідзе вельмі слаба. Тарфазавод «Чырвоны сігнал», які збыць педвае мінскія электрастанцыі палівам фактычна зрывае вывазку. А завод ма ўсё неабходнае дла бесперабойнай адпучы ўсё не менш звыш вяртуча штодзённа.

Тарфянікі Беларусі павіны прыкладна ўсе намаганні к таму, каб выканань сезонны план адабычы тарфу і забяспечыць нашу сацыялістычную прамысловасць высокаякасным палівам.

Аб безалкагольных напітках

Мала ўвагі зьявляецца і на якасці выпускаемых напіткаў. Гандлёвыя арганізацыі не лічацца з заўвагамі сельніцтва, не купляюць лёд, прадаюць цёплым, страўніцы ўсюкі смак напіткі Рагаўлянд, раёнаўжываючы сталеў і баку ад гэтай справы і чамусьці лічыць што прожж напіткі іх не дацьчыць.

Талое «неўмяшанне» прыняла да таго што ўдзельная арцель не падрыхтавала дла летняга сезона, не было адрамантавана машынак, не падрыхтавана апаратура; у выніку да вырабу фруктовых вод і газіраванай вады прыступіць з вялікім опазданнем — толькі ў другім квартале.

У некаторых раёнах выраб напіткаў зусім не арганізаван. У Траску на працяг некалькіх год ніяк не могуць адшчыкаць дла гэтай мэты адпаведнага памыкання. У Слуцкім раёне па плане павінен будавацца харчпромабінат, як будзе вырабляць і безалкагольныя напіткі. Закуплена абсталяванне на 20 тысяч руб., а памыканне дагучыць не зойдана. Тако-ж становішча з будаўніцтвам харчпромабіната і ў Лагойскім раёне.

СНБ БССР і ЦК КП(б)Б у сваёй пастанове аб развіцці менавіта харчовай прамысловасці прапанавалі Беларускаму арганізацыі ў раёнах вытворчасці і гандаль хлебным квасам, клявельным морсам і іншымі напіткімі.

Клопаты аб патрабах насельніцтва павіны быць у цэнтры ўвагі ўсіх арганізацый.

Экспедыцыя па вывучэнню народнай мовы

Навукова-даследчая экспедыцыя інстытута мовы і літаратуры Акадэміі навук БССР па працягу месяца вывучала народныя гаворкі заходніх абласцей нашай рэспублікі. Група навуковых работнікаў прывіла даследчую работу ў Докшыцкім, Брыньскім, Курганскім, Маладзечанскім, Мастоўскім і Сндзьдзкім раёнах.

Экспедыцыя сабрал багаты матэрыял пра разгаворную мову насельніцтва заходніх абласцей.

Мастовае насельніцтва ў абследаваных раёнах гаворыць выключна на чыстай, маладучай беларускай мове, не глядзячы на 20-тадовае сацыяльнае і напшынае прычыненне польскіх панавоў. Паланізмы сустракаюцца надзвычай рэдка.

Зараз экспедыцыя прадуе ў Сакольскім раёне Беларускай абласці.

Капюты матэрыял экспедыцыі апрацоўвацца і ўводзіць ў зборнік аб народнай мове заходніх абласцей БССР.

ДА ДНЯ ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА

МАРСКАЯ АВІАЦЫЯ

Баявы памочнік і саратнік флота і берагавой абароны — марская авіяцыя выконвае ў сучаснай вайне вялікія і важныя заданні.

З'яўляючыся важнейшай часткай ваенна-марскай сілы і ўдзяючы каштоўнымі, толькі ёй уласцівымі, баявымі якасцімі, марская авіяцыя зольна наносіць сур'ёзны шалачы ўдары праціўніку ў моры, у паветры і на зямлі як днём, так і ноччу. Дажка цяпер прадставіць сабе баявую аперацыю па марскім тэатры, у якой-бы не ўдзельнічала авіяцыя. Пачынаючы з атак розных караблёў у ўзбярэжных раёнах і адкрытым моры і канчаючы баявымі дзеяннямі супроць шматлікіх аб'ектаў на беразе, усюды патраба баявая дана-мота марской авіяцыі, асабліва, калі праціўнік аказваецца ў зоне дзесяцікілянаасці марской артылерыі і іншых сродкаў флота або калі іх неадставае.

Які-ж уласцівыя робіць марскую авіяцыю важным фактарам сучаснай вайны на марскім тэатры?

Па-першае, не пераўражана дзельна ніякія іншыя баявыя сродкі: скорасць, акая дасягае, у заласнасці ад тымаў самалётаў, да 400 і больш кіламетраў у гадзіну. Гэта дазваляе наносіць удары праціўніку бастра і свечасова, што пры скарыстачнасці многіх апаратаў мае прадурка рашаючае значэнне ў справе разгрому праціўніка.

Па-другое, вялікі радус дзеяння, які даходзіць, у заласнасці ад працягаюсці і скорасці палёту, да 1.000 і больш кіламетраў. Таму марская авіяцыя з'яўляецца «далынабным» сродкам, зольным наносіць удары праціўніку далаба ад нашых граніц, на яго тэрыторыі і ў яго водах. Пры гэтым, дзельны авіяцыі, у адраэненне ад флота, не абмяжоўваць д-



Задчык аддзела авіацыі і прапаганды Хойніцкага райкома партыі Р. М. Матусёў праводзіць тэарэтычнае субседаванне з камуністамі сабса «Судкова». Фото Б. Хеніна (фотарэдакцыя ВЕЛТА).

якіх асноўнымі з'яўляюцца марскія і паветрачныя базы, умацаванні берагавой абароны, войскі і іх тылы, чыгуначы, а таксама ўзбярэжныя прамысловыя і адміністрацыйныя цэнтры, прымаючыя рознакаляберныя фугатаны, асколачыя і запальваючыя бомбы і таксама кулямётна-гарматы агонь. Апрач таго, на ўзбярэжж марской авіяцыі ёсць хімічныя агучныя вшчэствы, якія, аднак, будучы пущаны ў ход толькі супроць таго праціўніка, які асміцца прымяніць іх першым.

Натуральна, што найбольш эфектыўнае прымяненне гэтых, удзяючых рознымі ўласцівасцімі, сродкаў паражэння мацымасці толькі пры розных тэагчычных прымаках, выкапаных гэтых уласцівых палівам спецыялізаваным тым самалётаў і паветрач ошчэпчальнай вышчкі паветрачных байноў. Таму ў саставе марской авіяцыі дла выканання розных задач існуе некалькі відаў авіяцыі. Аналагічна авіяцыі Чырвонай Арміі, авіяцыя ваяц на чаровага флота мае бомбардыравацкія, штурмавыя і знішчальныя самалёты. Апрач таго, ёсць міна-тарпедныя авіяцыя, прыставаная дла паставіткі мін і выканання тарпедных атак з розных вышынь, а таксама магутная разлечная авіяцыя.

Бамбардыравацкія і міна-тарпедныя самалёты аскалоць асноўную ўдарную сілу авіяцыі ваенна-марскага флота і дзельнічаюць, пераважна, супроць найбольш буйных і адзетых у моцную броню цаляў.

Штурмавая авіяцыя прызначае пераважна дла паражэння жытых цаляў і іншых аб'ектаў з нізкіх вышынь.

Знішчальная авіяцыя мае свайі асноўны длачачы барышчэ з паветрачным праціўнікам і прыгрышчэ ад яго нападалі свайго флота і ўзбярэж

ДВУХГАДОВЫЯ ШКОЛЫ СЯРЭДНЯЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АСВЕТЫ

Паша рашання партыі і ўрада ў 1940 ў Беларусі арганізуюцца 13 двухгадовых школ сярэдняй сельскагаспадарчай асветы, у якіх будзе абучацца 1.500 чалавек. Гэтыя мерапрыемствы палітычнай важнасці накіраваны на павышэнне асветленасці сельскагаспадарчай асветы будучы рыхтаваць спецыялістаў сярэдняй кваліфікацыі. У гэтых школах атрымліваюць вышэйшую сельскую гаспадарку. Тэрмін навучання 2 гады. У школы ўрываюцца дзеці сельскай гаспадаркі не старэй 15 га і з вядомым аб'ёмам сям'і. Гэтыя школы ў першую чаргу паша-практычныя работнікі сельскай гаспадаркі — старшыні калгасаў, бригаднікі і старшыні сям'яў, а таксама і т. д., а таксама і тэхнічныя спецыялісты сельскай гаспадаркі. Школа дасць асвету работнікам сельскай гаспадаркі і іх сям'ям.

Заняткі ў школах пачаюцца з 1 верасня гэтага года. Аднак, трэба сказаць, што падрыхтоўка рату школ да пачатку заняткаў ідзе марудна. Не ўсе школы адрамантаваны (Рагачоўская, Калінкавіцкая і іншыя). Дрэна абстаці справа і арганізацыйна і ў Мінскай і Баранавіцкай абласцях, дзе да гэтага часу канчаткова не вырашана пытанне аб адвозе памешканняў. Абласныя арганізацыі сур'ёзна не заняліся гэтым пытаннем. Неабходна зараз-жа падарваць памешканні і падрыхтаваць іх да заняткаў.

Таксама марудна ідзе камплектаванне школ. Як вядома, заняткі аб'яднаны ў школу могуць пачацца з 20 ліпеня. Паступіла-ж іх пакуль мала. Зямельныя органы павінны забяспечыць пасылку на вучобу лепшых практычных работнікаў сельскай гаспадаркі.

У гэтых адносінах вялікую ролю павінны адыграць нашы газеты і асабліва абласныя і раённыя. Друк павінен шырока асветляць на сваіх старонках пытанні прыёму ў школы. Варта, не вядучы ўсіх школ падарваць перадавыя выкладчыкаў. Увядзенне кадраў Наркамзема абавязана сур'ёзна заняцца гэтым пытаннем і даслаць падарваць выкладчыкаў, асабліва для школ заходніх абласцей.

Дзюгавыя школы сярэдняй сельскагаспадарчай асветы павінны ў тэрмін і ў поўнай гадоўнасці пачаць вучэбны год.

М. ГАРАНСІ, інструктар сельскагаспадарчага аддзела ЦК КП(б)Б.

У Бабруйскім раёне ігнарыруюць звеннявую арганізацыю працы

Бабруйскае (нар. «Звязды»). Звенні ўзнікла магчымым рыхотам удзельнікаў. Аднак першыя дні ўборкі азнавалі, што ў калгасах Бабруйскага раёна груба ігнарыруюць звеннявую арганізацыю працы. Праклад, у калгасе імя Калініна, ўсё гэтага сельсавеце, якая сяліны, а ўборку збіраюцца праводзіць дзень.

Калі-б калгас да канца прадумаў усю работу звеннявую арганізацыю працы, ён змог-бы вясной разбіць жыта на асткі, за якімі замацавалі звенні, па якіх адпаведныя дзяткі за пасевамі і там праводзіць ўборку звеннямі. Гэ-не было зроблена.

У калгасе імя Сталіна і «16-годзе Кастрычніка», Каменскага сельсавеце, звенняў няма і ў пачатку. У 1939 годзе тут навушны пункт 15 ста сельсавеце. Увесь ураджай зма-лі, і не далі магчымасці перадавым работнікам скарэставаць плады сваёй плей-і работы і атрымаць дадатковыя пай-і працадні адпаведна атрыманнага нажытка. Старшыня Каменскага сельсавеце Сяргей Ханя аб'явіў адсутнасць свенняў у калгасе тым, што старшыні калгаса і бригаднеры не хочуць клапаціцца аб захаванні звеннявога парадку арганізуюцца звенні, а вясной і там самі распускаюць іх, пасылаючы ў работу не таго, каго належыць, а хто завернецца пад руку.

Тав. Ханя забывае аб арганізуючай ролі сельсавеце. Ён нічога не зрабіў, каб захавалі ў калгасе звенні. З пачатку года было арганізавана 980 звенняў, сябру праводзілі 655, а колькі завялі справу да канца — ніхто не ведае.

У многіх калгасах няма плана ўборачных работ. У калгасе імя Свердлова, Міхалёўскага сельсавеце, паспявае жыта, гэту да ўборкі лён. Але праўдзёна яшчэ не абмеркавала плана ўборкі і абмалоту ўраджаю.

Прыкладна тако-ж становіцца і ў калгасе імя Дзержынскага. Тут усё налізе ўскладаюць на ручную ўборку. Усе жніўні наўмысна пакінулі неадрамантаванымі.

Згодна вестак раймадзела, усё ўборачныя машыны ў калгасе і МТС адрамантаваны. Але варта наведаць Палуцкую МТС, каб на сябіце ўбачыць 2 неадрамантаваныя камбайны. Камбайнер Валянцін Філімонаў да гэтага часу не ведае свайго ўчастка.

Умовы ўборкі ўраджаю гэтага года выкладчыкі. Паспявае жыта. Некаторыя калгасы пачалі жавіць ачынен, перабыць лён. Адначасова паспяваюць павялічаны культур паграбаве максімальнай мабізацыі сіл і ўвагі з боку калгасаў і ўсіх зямельных органаў для таго, каб пра-вядзіць ўборку без страт у сям'іны тэрміны.

Ва ўсіх калгасах арганізаваны птушкафермы

Ва ўсіх 78 калгасах Церахоўскага раёна арганізаваны птушкагаспадарчыя фермы. А калгасы маюць па тэрыторыі ўласны і вопаловаючы птушкі. Усяго па ўсёй вобшце 82 птушкафермы, у якіх вырабляюцца 18 тысяч курчат і 500 умяняў, а таксама даросла птушка.

У калгасах пабудавана 11 новых птушніц. 46 калгаснікаў прайшлі ка-

роктэрыяныя курсы загадчыкаў ферм.

Зараз звернуць увагу на тое, каб даць мінімум тэхнічных ведаў дагледжаным курчат. Праводзіцца практычная кансультацыя па захаванню малдняка і па загадочцы кармоў для зма-вага ўтрымання птушак.

А. БАНДАРЭНКА.

РЫХТАВАЦА ДА ВЫСТАЎКІ 1941 ГОДА

Паша рашэння ЦК КП(б)Б і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) Усеагульнае сельскагаспадарчае выстаўка прадэманстравана на 1941 год. Адначасова партыя і ўрад устанавілі ўзнагароды для ўдзельнікаў выстаўкі. Лепшыя гаспадаркі — удзельнікі выстаўкі 1941 года — атрымаюць 500 пайноў першай ступені, 2.000 пайноў другога ступені. Для лепшых перадавікоў і арганізатараў сельскай гаспадаркі ўстаноўлена 500 вялікіх і 1.000 малых залатых медалей; 2.000 вялікіх і 5.000 малых сярэбраных медалей.

Рашэнне партыі і ўрада сустрага найшырошымі масамі калгаснага сялянства з велізарным энтузіязмам.

У нашай выстаўцы кожны бачыць сапраўднага арганізатара мас калгаснікаў, работнікаў МТС, саўгасаў, спецыялістаў сельскай гаспадаркі і вучоных на барацьбу за самай высокай і свеце ўраджаю ўсіх культур, за самую высокаразвітую і практычную жывёлагадоўлю. Прапаўняюць сацыялістычнай сельскай гаспадаркі бачыць у выстаўцы школу перадавога вопыту, абучаючую мільёны людзей лепшымі метадамі барацьбы за выкапанне рашанняў партыі і ўрада і ўказаных таварыш Сталіна па сельскай гаспадарцы.

За права ўдзелу на выстаўцы саборніцкіх сотні тысяч калгаснікаў, дзесяткі тысяч калгасцаў, сотні МТС, саўгасаў, пельныя абласці і раёны. Вынікі гэтага спаборніцтва вышэй і ў вышэйшых кваліфікацыях гаспадарчага года і па колькасці ўдзельнікаў выстаўкі 1940 года. У параўнанні з мінулым годам колькасць удзельнікаў калгасаў удзельнічае на выстаўцы 18 тысяч, з іх многія па ўсіх галінах гаспадаркі — па паліваству, савадзюству, жывёлагадоўлі. Права ўдзелу на выстаўцы завалялі дзесяткі раёнаў. Краснара-дзкі і Орджанікідзескі краі, Хацкаская аўтаномная абласць.

Шкоды сацыялістычнае саборніцтва ў вобшце не было такім мэтапазіраваным, як традыцыйны, як зараз, калі існуе выстаўка. Прыклады лепшых удзельнікаў вы-


стаўкі, метады работы і дасягненні якіх шырока паказаны ў яе павільнах, на стэндах, на ўчастках, закіруюць упорна працаваць, гаспадарка скарэставаць зямлю, настойліва шукаць новыя шляхі для павышэння ўраджайнасці сацыялістычных пайноў і павышэння прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

Рашэнне партыі і ўрада аб прапаўняючым Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы на 1941 год узяло новую хвалю сацыялістычнага саборніцтва. Паступова даспаўняюцца, гэта хвала захватвае дзе-сяткі тысяч калгасцаў, МТС, саўгасаў, пельныя раёны і абласці, сотні тысяч перада-вікоў.

У саборніцтва за права ўдзелу на выстаўцы 1941 года, за ўсеагульнае развіццё калгаснай вытворчасці, за бясспрэчную рэалізацыю рашанняў партыі і ўрада «Аб сельскагаспадарчым развіццё грамадскай мяршэмернасці па развіццё грамадскай жывёлагадоўлі ў калгасах», «Аб абавяз-насці павышэння якасці і колькасці сельска-гаспадарчых прадуктаў зямля і рыса дзяржаве кожнае гаспадарства і асабліва сельскагаспа-дарчых калгасамі і аднаасобнымі гаспадаркамі», «Аб мяршэмернасці на павышэнне яка-сці і колькасці сельскагаспадарчых прадуктаў скурнай сыварні», «Аб дасей-няшым уздыме зернявой гаспадаркі ў калгас-сах і саўгасах усходніх раёнаў СССР» і іншых ужо прымаюць удзел мільёны.

У гарніе саборніцтва выкаваліся новыя выдатныя кадры перадавікоў. У ліку іх А. К. Юткіна, якая заваявала сусвет-ны рэкорд ураджайнасці бубы; Н. Г. Заглад, якая атрымала нябачаны ў свеце ўраджай ільну; зэрнінік А. С. Серге-ева, бравакоў Ф. І. Меламу і многія іншыя наватары сацыялістычнай сельска-й гаспадаркі, якімі па праву гардзіцца наша краіна.

Саборніцтва за права ўдзелу на вы-стаўцы 1941 года вылучыць новых людзей, атрымліваючых ішчэ больш высокай ўраджаю. Задача мяховых саборніц і партыйных арганізацый, патрыятычна-кожнае павышэнне, кожны крок перада-вікоў, мношчыць ішчэ удзельнікаў выстаўкі 1941 года, дабіваюцца, каб права ўдзелу на ёй заваявалі ўсе раёны і дзяткі, усё абласці. Калі ўсе калгасы і саўгасы краі-



Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР за перавыкананне плана 1939 года, паспяховаю работу і праўдзёную імплементацыю ў справе выкапанні спецыяльных амаваў ўрада ўзнагароджаны работнікі лёткай прамысловасці. На здымку (злева направа): Г. Я. Галынец — стахановец і пака і змены мінскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік», узнагароджаны ордэнам «Знак почёта», і М. П. Одрэух — стахановец мінскай абшчэ-вай фабрыкі імя Кагановіча, узнагароджаны медалём «За трынаццаць год».

ПОСПЕХ ПЕРШАГО МЕСЯЦА

З вялікім нахлэннем сустраў калектыв нашай фабрыкі ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР аб 8-гадзінным рабочым дні, 7-дзённым тыдні і мерах барацьбы з прагульчыкамі і летунамі. Гэты ўказ з'яўляецца выключна важным мерапры-емствам, накіраваным на ішчэ большае ўмацаванне абароннай магутнасці вяліка-га Савета Саюза.

Першы месяц работы па-новаму ўжо даў добрыя вынікі. Значна павялічылася прадукцыйнасць працы, павысілася якасць прадукцыі і ўмацавалася працоўная дысцыпліна. За 23 дні ліпеня фабрыка выпусціла звыш плана (выходзячы з новых норм) 5.040 жамочных паіто, плашчэй, касцюмаў і жакетаў на суму 400 тысяч рублёў. Да канца года мы да-даткова выпусцім 53.000 азінак рознага асацыявання на 3 мільёны рублёў. Гэтым ішчэ не вычэрпваюцца нашы магчымасці і рэсурсы.

Новы закон, які забараняе самавольнае пакіданне работы, дае магчымасць стварыць на фабрыцы больш устойлівыя кадры. Не сакрэт, што дзурганіатары вытворчасці — летуны і прагульчыкі — наносілі дзяржаве велізарныя страты. У гэтым гэтага года на фабрыцы было 26 прагульчэй. Гэтыя прагульчэй пераходзілі на іншых работнікаў. Зараз пасля ўказа колькасць прагульчэй зменшы-лася больш чым напалову, але мы па-стаемі сабе мэтай зусім ліквідаваць наўрашні працоўна-дзисцыпліны. У бра-гадах і зменах разгортнуць шырокае масава-выхаваўчае работа. Агітатары фабрыкі праводзіць гутаркі на тэму аб ума-цаванні працоўнай дысцыпліны і барацьбе з прагульчыкамі.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР аб адназначыў за якасць выпуска-май прадукцыі абавязвае кіраўнікоў прад-прыемства ўсёмарна павышаць выйравы фабрыкі. У гэтым напрамку нам прад-стаіць ішчэ многа работ. За выдатную якасць прадукцыі наша змаганца ўвесь калектыв.

Днямі быў ануляваны ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР аб ўзнагароджан-ні работнікаў лёткай прамысловасці. На до-лю нашага калектыва таксама вышала вялікая честь — чатыры нашы работнікі ўзнагароджаны ордэнам Саюза. Гэтыя вялікія ўзнагароды абавязвае нас вы-пуская для патрб працоўных нашай ра-дзімы больш прадукцыі і выдатнай якасці.

Л. С. КАГАНУ, дырэктар мінскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік», ордэнаносец.

Высокая ўзнагарода

Я выгружаў прамытую мязгу з бара-касаў. У гэты час здалек раздаўся гомас майстра тав. Маўчаня:

— Петрык, справа ёсць!

— Што трэба зрабіць? — пытаюся я.

— Ябе павіншаваць трэба. Ты ат-рымаў вялікую ўзнагароду: ордэн Пра-цоўнага Чырвонага Сцяга.

— Што ты! Я?... Жартуеш...

Мне не верылася. Радаснае хваляван-не ахапіла мяне. Я хутка пераканаўся, што гэта праўда.

Я, Васіль Іванавіч Петрык, работні-золтышчык клевавага паха скурзавода «Большэвік» — ордэнаносец. Гэта магло ад-быцца таму, што я — грамадзянін Со-вецкага Саюза.

У думках перагортваю старонкі мін-лага.

...Поле, лес. Убогія сялянскія лачугі. 12-гадовым юнаком паступіў пастухом да гаспадары, марнеў, я і браты. Калі мне споўнілася 16 год, пайшоў чорна-рабочым на чыгунку, а аглуг перайшоў на работу ў даненскі шахты. У 1931 годзе паступіў зольшчыкам у клевавыя пах скурзавода «Большэвік». З таго часу я тут перапрацаваў прапу.

Працаваць часна, добрасумленна — гэта абавязак кожнага саветскага грама-дзяніна. Мы-ж працуем на себе саміх, а не на памешчыкаў і фабрыкантаў.

У краіне Саветаў часная праца ў вя-лікай панашне.

В. І. ПЕТРЫК, работнік скурзавода «Большэвік», ордэнаносец.

ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ

БЕЗУПЫННА КЛАПАЦІЦА АБ ДОБРАБЫЦЕ СВАЙГО ГОРАДА

Працоўныя нашай краіны акружаны вялікімі клопатамі большавіцкай партыі і саветскага ўрада. Добрабыт гарадоў і рабочых пасёлкаў з кожным годам усё больш павышаецца. Саветскі ўрад штогод выдзяляе з агульнага дзяржаўнага бюджэта велізарныя сродкі на жыллёвае і коммунальнае будаўніцтва.

Па ініцыятыве Народнага камісарыята ко-мунальнай гаспадаркі ў нашай рэспубліцы за 1940 год павінна быць пабудавана 7.790 тысяч квадратных метраў новай жыллой плошчы і дзесяткі прадпрыемстваў коммунальнага абслугоўвання. На жыл-левае будаўніцтва намечана выдатыкаваць 8.030 тысяч рублёў. На коммунальнае будаўніцтва асцягнана 21.400 тысяч рублёў. Дзесяткі і сотні грамадзян нашай рэспублікі атрымалі новыя добраўра-джаваныя кватэры. У гарадах устуіць у строй рад коммунальных прадпрыем-стваў, што ў значнай ступені павысіць абслугоўванне насельніцтва.

Каб заваліць патрэбы гарадскога на-сельніцтва ў жыллёвай плошчы, ко-мунальных паслугах, неабходна не толькі будаваць новыя жыллыя дамы, ва-дарады, каналізуючыя сеткі, новыя дарогі, але і безупынна клапаціцца аб тым, каб жыллыя дамы знаходзіліся ва ўзгорным парадку, каб усе коммунальныя прадпрыемствы і ўстановы працавалі чо-га і бясспрабойна.

Шматлікія і адказныя задачы больш-шэўнікага друку. Нашы газеты пельна звязаны з шырокімі масамі чытачоў. Штодзённая клопаты аб інтарэсах і па-трэбах насельніцтва, аб добрабыце свайго горада з'яўляюцца кроўнай справай кожна-га чытача.

Многія нашы газеты гэтаму важнай-шаму ўчастку ўдзяляюць мала ўвагі. Пытанні добрабыту горада, работы ўста-ноў, абслугоўваючых шырокія масы на-сельніцтва, не знаходзяць адлюстравання на іх старонках. Возьмем, напрыклад, Бабруйскае газету «Комуніст». Горад Бабруйска — адзін з будучыіх цэнтраў прамысловай прамысловасці Савецкай Беларусі, у якім пражывае больш 80 тысяч насельніцтва. Кожны год на развіццё добрабыту горада адмоўляецца дзесяткі і сотні тысяч рублёў. Задача газеты — сачыць за тым, каб сродкі былі поўнасьцю скарыстаны, каб план работ па добрабыту горада выконваўся поўнасьцю.

У нумары 118 ад 30 мая г. г. у раз-дзеле «На Бабруйскай і раёну» газеты «Комуніст» буйным шрыфтам паветаміа сваім чытачам аб тым, што «600 тысяч рублёў асцягнана ў гэ-тым годзе на добрабыт Бабруйска. Гэты сум будзе ў асноўным вы-датыкавана на асфальтаванне тра-гуараў, брукванне вуліц і аэля-цыйнае горада. Так, у гэтым годзе мяркуецца пакрыць асфальтам 5—6 тысяч квадратных метраў трагуараў і забрукваць звыш 10 тысяч квадратных метраў вуліц. Будуць танасна правядзены далейшыя ра-боты па азелененню горада. Ва ўсіх скурках будуць разбіты невясточныя клумбы, горад упрыгожвацца но-вымі зялёнымі, насадзіннямі».

Возмоўна, тако-ж шведкаленне ўрада-ла кожнага чытача, а асабліва жыхароў Бабруйска.

Жыхары горада былі ўпэўнены ў тым, што газета «Комуніст» па-большэвіцку

Пераважная частка нашых гаспадар-чых кватэраў беражліва адносіцца да дзе-раных іл народных сродкаў. Але ішчэ і тамія гаспадаркі, якія пад відам праіравання, аказанія дапамогі да-пускаюць растрачжыванне дзесяткаў тысяч рублёў дзяржаўных грошай.

Да такіх іменна гаспадарнікаў адно-сіцца кіраўнікі Белканторы і мінскай базы Галоўрыббизыта. Упраўняючы кантро-рай тав. Влоўмін, яго намеснік тав. Хай-мін не могуць паваліцца поспехамі ў ра-боне свайго ўстапоў: перарасход за 1939 год склаў 151 тыс. руб., страты па сорціраванні за гэты-ж год дасягнулі 101,5 тыс. руб., за першы квартал 1940 года было перарасходавана 14,6 тыс. руб. Аднак яны прайшлі выключную зна-ходлівасць, свеаасабіваю спрыянсць у незаконным расходванні дзяржаўных гро-шай. Дронныя справы Галоўрыббизыта, аб біскупцыяны ў кіраўніцва Влоўміна, 1939 год, які прынес Галоўрыббизыту вялікі перарасход, даў Влоўміну заход — 3000 руб., у відзе прэмій і 1000 рублёў дамогам. Не быў накрывджан і яго на-меснік Хаймін, яго рука не дронжата ат-рымаць 3000 рублёў прэмій і каля 1000 рублёў дамогам.

Кіраўнікі Белканторы Галоўрыббизыта вельмі шчыра ў адносінах праіравання і аказанія дапамогі ўпраўняючым апа-рату. Пры адсутнасці якога-небудзь фон-да на гэтыя мэты яны расшпавілі за 1939 год 14.240 руб.

У I квартале 1940 г. растрачжывана за лік дырэктарскага фонда 36,3 тысячы рублёў.

Сваю шчодрасць, вядома, за кошт дзя-ржаўных сродкаў, а не свайго кішэні. Т. Влоўмін прайраў і ішчэ вылаты праівазаконых дапамог да зарэгістра-ваных акаладаў зарплатаў — галоўбоку т. Савічанку — 450 руб. у месці, плаваніку т. Гіноўбургу — 150 руб. у ме-сці, пачальніку санслужбы т. Влоўмін — 150 руб. у месці. 700 рублёў у ме-сці канітэ дзяржавае жытніцкая пасада начальніка будаўніцтва т. Валасевіча.

Таму не даўна, што па адной толькі канторы замест эканомі дапушчэн у гэ-тым годзе перарасход агульнаадміністра-цыйных расходаў у суме 114,6 тысячы рублёў.

У сакавіку 1940 г. Белкантора Галоў-рыббизыта склаўся нараз. Але яшчэ-ж та-ка можа быць нараз без банкетна, хаджыня ў тэатр і іншых усвешчанаў за дзяржаўны кошт? На гэтыя «пры-емнасці» кіраўніцтва Белканторы рас-трачана 10,5 тысячы рублёў дзяржаўных сродкаў. Удзельнікі наразы, апрача таго,

Дзятлыцы з Галоўрыббизыта

што былі тут забяспечаны бясплатна гаспадарчым і харчаваннем, атрымалі ў я-бе на месцы камандыраваныя і сутачныя.

У сістэме Белканторы Галоўрыббизыта разбавляюць не толькі дзяржаўныя сродкі, але і фондавыя рыбыны тавары. За 1939 г. разбавляра не бчпраду ў парадку самазабеспячэння 62,9 тоны рыбтавараў.

Тамія-ж агідныя з'явішчы маюць месца і ў падведкамных Белканторы базах. Кіраўніцтва мінскай базы Рыббизыта — дырэктар т. Пераўмін, намеснік т. Ле-він — пераўмінны нават свай началь-ства з Белканторы Галоўрыббизыта. Тав. Пераўмін за час работы дырэктар-скай базы на працягу аднаго года атрымаў дадаткова да асноўнай зарплаты 4.300 руб., або 6 месячных акаладаў.

Больш лубым рывачом аказваўся намеснік дырэктара базы тав. Леўін. Ён змог у 1939 г. на працягу ўсяго 7 месяцаў, апрача асноўнага акалада ў 700 руб. у месці, ішчэ дадаткова атрымаць паз-від розных прэмій і дапамог 5.500 руб., або 8 месячных акаладаў.

Загачны склада т. Баркан пры ака-да ў 500 руб. у месці дадаткова атры-маў 4500 руб. Намесніку загадчыка скла-да т. Шляпачоў выдана 4.500 руб. Галоўні бухгалтэра мінскай базы Рыб-бизыта т. Леўініч замест таго, каб змаганца за эканомію дзяржаўных срод-каў, патурае раскрадліцтвам. Маза таго, ён сам вялікі амагар услакага роду праівазаконых дадатковых ўзна-гарод. Паімама асноўнага акалада т. Леўініч атрымаў у мінулым годзе 3.330 руб. і, апрача гэтага, вышвешча яму ішчэ па 300 руб. у месці за... спрана-зданчасць па будаўніцтву.

У такім-жа парадку вышвешча дадаткова зарплата нам. галоўнага бух-галтэра Кантаровічу па 150 руб. у месці, плаваніку т. Рубенчык — па 150 руб. у месці, кіраўніку справам т. Янчук — па 100 руб. у месці.

Адначасова з раскрадліцтвам дзяржаў-ных сродкаў разбавляюцца і прадукцыя. Рыбтавары, атрыманы ў парадку сама-забеспячэння, спынаюцца пад від роз-ных усупах і ўтрусак. На рэзалюцыі т. Леўіна ў снежні 1939 г. спісана та-кім чынам са склада 202 кг ікры. У першым квартале 1940 г. спісана нястача ікры на 1.845 руб.

Пракуратура БССР павінна запісвацца зваіснашо «шчырае дзядзек» з Рыб-бизыта.

Б. ФЕЛЬГІН.

